

Пастаўскі край



- Галоўная
- Рэдакцыя
- Падпіска
- Рэклама

[Галоўная](#) / [Пастаўскі край](#) / [Грамадства](#)

- Афіцыйна
- Грамадства
- Вясковыя далягяды
- Культура
- Спорт
- Крымінальныя здарэнні
- Краязнаўства

Грамадства



Праз абмены — да дзелавога

супрацоўніцтва

06.10.2010

Сяброўства Варапаеўскай сярэдняй школы з рэальнай школай горада Герцогенаўраха, якая знаходзіцца ў федэральнай зямлі Баварыя, што на поўдні Германіі, пачалося амаль два дзесяцігоддзі назад, у далёкім 1993-ім. Тады ўпершыню нямецкія школьнікі ў суправаджэнні сваіх педагогаў прыехалі ў Беларусь, а вучні і настаўнікі з Варапаева адправіліся з візітам у адказ у Германію. Сёння, праз 17 гадоў, многія вучні, якія ўдзельнічалі ў першых абменах, ужо маюць уласных дзяцей, якія ходзяць у школу і хутка будуць удзельнікамі новых абменаў. Бо яны працягваюцца, а сувязі паміж дзвюма школамі з цягам часу ўсё больш умацоўваюцца.

Гэта пацвердзіў і нядаўні візіт нямецкай дэлегацыі на Пастаўшчыну, які праходзіў з 19 па 25 верасня. У яго рамках былі запланаваны дзве афіцыйныя сустрэчы. 20 верасня гасцей — 11 вучняў і двух педагогаў: настаўніцу рэальнай школы горада Герцогенаўраха спадарыню Дорыс Келлер, якая з'яўлялася кіраўніком дэлегацыі, і завуча школы фрау Філіп, а таксама прафесійнага тэлежурналіста з Германіі, які ўзяўся зрабіць дакументальны фільм пра школьныя абмены паміж дзвюма краінамі — віталі ў Варапаеўскай СШ, а на наступны дзень адбыўся прыём у раённым выканаўчым камітэце. Вялі яго начальнік аддзела ідэалагічнай работы Г. М. Чаплінская і начальнік аддзела адукацыі А. Я. Кашырын.

Яны каратка пазнаёмілі нямецкіх дзяцей і педагогаў з Пастаўшчынай: расказалі, калі быў заснаваны наш горад, пра яго гісторыю і былых уладальнікаў — Тызенгаўзаў, колькі насельніцтва сёння пражывае ў Паставах і Пастаўскім раёне, у тым ліку колькі дзяцей, чым яны займаюцца ў вольны ад вучобы час і якія ўмовы для гэтага створаны. Не абмінулі ўвагай таксама народнагаспадарчы комплекс раёна. Замежныя госці даведаліся, якія галіны і сферы ў нас развіты найлепш, якія буйныя прадпрыемствы маюцца і што яны выпускаюць, а таксама пра тое, што ў апошнія гады да нас прыежджае шмат турыстаў, у тым ліку з-за мяжы, паглядзець не толькі на помнікі гісторыі і архітэктуры, але і на мясцовага Дзеда Мароза — Зюю Паазерскага.

Кожны член дэлегацыі атрымаў у падарунак маляўнічы буклет пра Паставы. Акрамя таго, дарослым яе прадстаўнікам былі ўручаны карціны-пано з саломкі з выявай нашага горада, зробленыя рукамі вучняў, якія займаюцца ў раённым аб'яднанні пазашкольнай работы. У сваю чаргу, спадарыня Келлер падарыла начальніку раённага аддзела адукацыі А. Я. Кашырыну керамічную талерку з выявай Герцогенаўраха. Ну, а каб уяўленне пра Пастаўшчыну ў замежных гасцей было больш поўным, у канцы сустрэчы ім прапанавалі паглядзець невялікі фільм пра наш край, створаны журналістамі мясцовага тэлебачання. А вось дакументальны фільм, зроблены нямецкім журналістам, варапаеўскія вучні і педагогі змогуць убачыць у Інтэрнэце — ён будзе выкладзены на сайце горада, паведамлі госці.

— Я вельмі рады, што наша супрацоўніцтва працягваецца ўжо столькі часу, — гаварыў пасля заканчэння прыёму дырэктар Варапаеўскай СШ В. М. Жук, які быў яшчэ і ў ролі перакладчыка. — Спадзяюся, што мы выйдзем на больш высокі ўзровень адносін, калі ўслед за школьнымі абменамі ўдасца наладзіць кантакты на ўзроўні кіраўніцтва нашых гарадоў. У Баварыі ёсць шмат фальклорных калектываў, таму добра было б запрасіць адзін з іх на наступны фестываль "Звіняць цымбалы і гармонік". А там, глядзіш, культурныя сувязі пацягнуць за сабой эканамічныя. Герцогенаўрах — багаты горад, у ім ёсць вельмі паспяховае прамысловыя прадпрыемствы, якія даюць значныя паступленні ў бюджэт. Гэта ў першую чаргу сусветназвестны завод "INA" па вытворчасці падшыпнікаў, які мае філіялы

Навіны

[Сярод лепшых — малаказавод](#)

[На бігбордзе — лаўрэаты ганаровага звання](#)

[Аб'ядналі і рэарганізавалі](#)

[Кожную сераду — у 11.40](#)

[Паабяцаў пабываць у Парыжы](#)

Праекты



[Лампада](#)



[Твар](#)



[Сям'я](#)

Паставы

Пн, 8 ноября
14:00

+4°C
735 мм
В, 5 м/с

gr5.by

Курсы валют

Нацбанк	08.10.10
EUR	4183.51
USD	2991.00

© 2010 "Приорбанк" ОАО



Президент
Республики Беларусь

www.president.gov.by

больш чым у 90 краінах. Акрамя таго, ён — радзіма такіх вядомых фірм, як "Puma" і "Adidas".

Па словах Віктара Мікалаевіча, кожны раз, рыхтуючыся да чарговага абмену, як беларускі, так і нямецкі бакі распрацоўваюць пэўную тэму. Тэмай дадзенага абмену былі народныя традыцыі і абрады. Таму праграму знаходжання нямецкіх гасцей на Пастаўшчыне арганізатары пабудавалі з такім разлікам, каб як мага больш паказаць ім, як мы беражам і захоўваем свае традыцыі і абрады. У Паставах госці наведалі Дом рамёстваў, раённае аб'яднанне пазашкольнай работы, дзе пазнаёміліся з рознымі відамі народнай творчасці і ўбачылі, як дзеці развіваюць свае творчыя здольнасці, пабывалі таксама ў знакамітым палацы Тызенгаўзаў. Акрамя таго, экскурсійная праграма па горадзе ўключала ў сябе наведанне ААТ "Паставымэбля" і раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. На апошнім пажарна-выратавальнікі падрыхтавалі паказальныя выступленні, прадэманстраваўшы свае практычныя ўменні і навыкі.

Падчас афіцыйнага прыёму ў Варапаеўскай СШ перад нямецкай дэлегацыяй выступілі з канцэртамі ансамблі навучэнцаў і выкладчыкаў мясцовай музычнай школы, якія выклікалі непадробнае захапленне глядачоў. З'ездзілі замежныя госці і ў старажытны Полацк, а таксама ў сталіцу Беларусі — Мінск. Ну і, канешне ж, пабывалі ў ваколіцах Варапаева, дзе ў адзін з дзён для іх быў арганізаваны пікнік на беразе возера. Дзеці самі паспрабавалі прыгатаваць шашлык, зварыць юшку, спячы бульбу ў попеле.

Скарыстаўшыся магчымасцю, я пацікавілася ў фрау Келлер, якія ўражанні засталіся ў яе ад аказанага на пастаўскай зямлі прыёму і ў цэлым ад нашага краю і што, на яе погляд, даюць такія абмены.

— Калі ў 2007 годзе я прыехала сюды разам з вучнямі ў першы раз, убачыла, як шчыра пастаўчане і варапаеўцы ўмеюць прымаць гасцей, — адказала яна. — На гэты раз нічога не змянілася: прынялі нас па-ранейшаму вельмі сардэчна. Рада, што нашы дзеці з дзвюх краін маюць магчымасць сустрэцца. Вельмі важна адкрыць дзверы і зайсці адзін да аднаго. Беларускія і нямецкія школьнікі вучацца прымаць гасцей, атрымліваюць добрую практыку ў вывучэнні замежнай мовы. З таго часу, калі ўпершыню пабывала ў Паставах, ваш горад стаў яшчэ прыгажэйшым: з'явіліся новыя магазіны, абнавіліся фасады дамоў. Уражана буклетам і фільмам пра Паставы, тымі мясцінамі і гарадамі, дзе давялося пабываць. Нашы вучні шмат даведаліся пра Беларусь і, калі вернуцца дамоў, думаю, будуць імкнуцца знайсці ў сваёй краіне нейкія паралелі з вашай, а таксама адрозненні.

Алена ШАПАВАЛАВА.

На здымку: А. Я. Кашырын уручае карціну-пано фрау Келлер.

Фота аўтара.

[На все статьи рубрики](#)

[Галоўная](#) | [Рэдакцыя](#) | [Падпіска](#) | [Рэклама](#) |

Пастаўскі край, 2009
Дизайн и разработка БЕЛТА

